

**БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Кафедра тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства**

Анатацыя да дыпломнай работы

**“НАЗВЫ НАПОЯЎ
ВА ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКІХ МОВАХ
У ГІСТАРЫЧНЫМ, ПСІХАЛІНГВІСТЫЧНЫМ
І САЦЫЯЛІНГВІСТЫЧНЫМ АСВЯТЛЕННЯХ”**

МУРАВИЦКАЯ Паліна Леанідаўна
спецыяльнасць «Славянская (украінская і беларуская) філалогія»

Навуковы кіраўнік:
кандыдат філалагічных навук
дацэнт Калюта Аляксандр Міхайлавіч

Мінск, 2020

РЭФЕРАТ

Аб'ём дыпломнай работы – 66 старонак.

Ключавыя словы: НАПОІ І ІХ КЛАСІФІКАЦЫЯ, ЭТЫМАЛОГІЯ, БЕЛАРУСКАЯ МОВА, РУСКАЯ МОВА, УКРАЇНСКАЯ МОВА, ПСІХАЛІНГВІСТЫЧНЫ ЭКСПЕРЫМЕНТ, САЦЫЯЛІНГВІСТЫЧНЫ ЭКСПЕРЫМЕНТ, ПАРАЎНАЛЬНЫ АНАЛІЗ.

Аб'ект даследавання – назвы напояў у беларускай, рускай і ўкраінскай мовах.

Прадмет даследавання – віды напояў у беларускай, рускай і ўкраінскай мовах, іх карысныя ўласцівасці, рэцэпты, этымалогія, гендэрныя адрозненні ў дачыненні да напояў.

Аktуальнасць працы заключаецца ў запатрабаванасці параўнальных даследаванняў сучасных славянскіх моў і культур для ўстанаўлення фрагментаў карціны свету.

Задачамі работы сталі разгляд гісторыі нашых продкаў для лепшага разумення з'яўлення разнавіднасцей нацыянальных беларускіх, рускіх і ўкраінскіх напояў і іх карысных ўласцівасцей праз прызму сучаснага грамадства, этымалогія назваў напояў, а таксама даследаванне назваў напояў з дапамогай псіхалінгвістычных і сацыялінгвістычных метадаў.

У ходзе правядзення дыпломнага даследавання разглядалася гісторыя з'яўлення і этымалогія назваў напояў у беларускай, рускай і ўкраінскай мовах; былі апісаны карысныя ўласцівасці напояў; праведзены сацыялінгвістычнае апытанне сярод вучняў старэйшых класаў сярэдняй школы аг. Красналукі і студэнтаў філалагічнага і эканамічнага факультэтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта з мэтай выяўлення іх дасведчанасці аб відах напояў нашых продкаў і псіхалінгвістычны эксперымент сярод студэнтаў філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Маскоўскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта і Інстытута філалогіі Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імені Тараса Шаўчэнкі з мэтай выяўлення асацыяцый рэспандэнтаў на словы-стымулы.

Для напісання дыпломнай работы былі выкарыстаныя апісальныя, параўнальна-гістарычныя, кампаратыўныя, сацыялінгвістычныя і псіхалінгвістычны метады.

Аўтар дыпломнай работы пацвярджае, што выкарыстаныя тэарэтычныя крыніцы і іншыя матэрыялы суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

РЕФЕРАТ

Объем дипломной работы – 66 страниц.

Ключевые слова: НАПИТКИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ, ЭТИМОЛОГИЯ, БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК, РУССКИЙ ЯЗЫК, УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК, ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.

Объект исследования – названия напитков в белорусском, русском и украинском языках.

Предмет исследования – виды напитков в белорусском, русском и украинском языках, их полезные свойства, рецепты, этимология, гендерные различия по отношению к напиткам.

Актуальность работы заключается в востребованности сравнительных исследований современных славянских языков и культур для установления фрагментов картины мира.

Задачами работы стали рассмотрение истории наших предков для лучшего понимания появления разновидностей национальных белорусских, русских и украинских напитков и их полезных свойств сквозь призму современного общества, этимологию названий напитков, а также исследование названий напитков с помощью психолингвистических и социоллингвистических методов.

В ходе проведения дипломного исследования были рассмотрены история появления и этимология названий напитков в белорусском, русском и украинском языках; описаны полезные свойства напитков; проведены социоллингвистический опрос среди учащихся старших классов средней школы аг. Краснолуки и студентов филологического и экономического факультетов Белорусского государственного университета с целью раскрытия их осведомленности о видах напитков наших предков и психолингвистический эксперимент среди студентов филологического факультета Белорусского государственного университета, Московского государственного лингвистического университета и Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для выявления ассоциаций респондентов на слова-стимулы.

Для написания дипломной работы были использованы описательный, сравнительно-исторический, компаративный, социоллингвистический и психолингвистический методы.

Автор дипломной работы подтверждает, что использованные теоретические источники и иные материалы сопровождаются ссылками на их авторов.

ABSTRACT

The total volume of the thesis is 66 pages.

Keywords: DRINKS AND THEIR CLASSIFICATION, ETHYMOLOGY, BELARUSIAN LANGUAGE, RUSSIAN LANGUAGE, UKRAINIAN LANGUAGE, PSYCHOLINGUISTIC EXPERIMENT, SOCIOLINGUISTIC EXPERIMENT, COMPARATIVE ANALYSIS.

The object of the research is the names of drinks in Belarusian, Russian and Ukrainian languages.

The subject of the research is the types of drinks in the Belarusian, Russian and Ukrainian languages, their useful properties, recipes, etymology, gender differences in relation to drinks.

The relevance of the research lies in the demand for comparative studies of modern Slavic languages and cultures to identify fragments of the worldview.

The objectives of the research are to review the history of our ancestors for a better understanding of the appearance of varieties of national Belarusian, Russian and Ukrainian drinks and their beneficial properties through the prism of modern society, the etymology of drink names, and the study of drink names using psycholinguistic and sociolinguistic methods.

The theoretical and practical significance of the research: in the course of the thesis completion the history of the origin and etymology of the names of drinks in the Belarusian, Russian and Ukrainian languages were examined; useful properties of drinks were described; a sociolinguistic survey was conducted among high school students of agrotown Krasnoluki and the students of the philological and economic faculties of the Belarusian State University in order to disclose their awareness of the types of drinks of our ancestors; a psycholinguistic experiment was carried out among the students of the philological faculty of Belarusian State University, Moscow State Linguistic University and the Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv to identify respondent associations for stimulus words.

The methods of the research: descriptive, comparative-historical, comparative, sociolinguistic and psycholinguistic methods were used to write the thesis.

The author of the thesis confirms that the used theoretical sources and other materials are accompanied by references to their authors.